

## КАНДЫДАТЫ Ў ДЭПУТАТЫ

**Ірына Зігмундаўна ДЗЕРНАКОУСКАЯ** нарадзілася ў Ноўым Двары, а большуну частку жыцця правяла ў Піяцейшчыне. Тут выйшла замуж, тут нарадзіла дзяцей, тут працуе культурнікам. Спачатку загадвала бібліятэканік, а дзесяць гадоў таму стала гаспадыніяй комплекснай установы — клуба-бібліятэкі.

— Клопатай адразу прыбілася, — успамінае Ірына Зігмундаўна. — Калі раней працавала ў асноўным днём, то цяпер — з раніцы да пазна...

Бібліятэчны фонд складае каля 6000 кніг. Карыстаючыя гэтым бағаццем трох сотня чытчакоў. Асабліва людна ў кульстуванове летам, калі ў вёску прыяджаюць адпускнікі і гарадскія дзецы на канікулы. Зрэшты, прыяджаюць не толькі ў Піяцейшчыну, а і ў іншыя вёскі — Вербнікі, Вішнёўку, Чарналецкі, Лозкі, які ўсе ўваходзяць у зону абслугоўвання кульстувановы. І ўсім наведальнікам знаходзіцца занятак па душы. Дзецы малодых класаў ахвотна на-ведваюць гурток "Доктар кніг", старшакласнікі — аматарскае абяднанне са спартыўным ухілом "Чэмпіён", дзе асвойваюць навык гульні ў настольны тэніс, уздельнічаюць у спаборніцтвах. Дарослья ў волны час збираюцца ў клубе цікаўных "Араганайт". Верхаводзіць у ім мясцовы эрудыт, бібліятэкар па прафесіі, Наталя Дзмітрыева. Ёсць у клубе і гурток мастацкай самадзеяйнасці. Яго аснову складаюць школьнікі, але ніяма і даросльых. Пры іх удзеле праходзяць святы вёсак, на-вагоднія "агенчыкі" і ранішнікі, іншыя мерапрыемствы.

# СВЯЯ СЯРОД СВАІХ



Акрамя штатнай работы Ірына Зігмундаўна шмат часу аддае грамадскай. У прыватнасці, з'яўляецца старастам вёскі.

— І не падзравала, што грамадская пасада не менш клюпатная, чым асноўная, — признаецца Дзернакоўская. — Пацяклі водараразборная калонка — людзі бягучы да мяне: "Разбірыся, Зігмундаўна!". Свято ў дамах патухне — патрабуюць: звані энергетыкам. Вось зараз даводзіцца разам з сельвыканкамам вырашальніцтва пытанні водазабесплечэння чатырох сем'і, што жывуць у бы-

яна ў бібліятэку, па дарозе заходзіла на тыя сядзібы, дзе расло шмат пустазелля, папярэдкова гаспадароў, каб скасіці і вывезлі яго.

Вяртаючыся вечарам дадому, праверыла, як людзі адзялагавалі. Усюды непатрэбная зеляніна была падкошана і звезена, акрамя аднаго падвор'я. Ірына Зігмундаўна тады і сказала гаспадару: "Калі да цімна не скосіш, на вячэр будзеш есці салату з крапіві". Скемі гаспадар і ў той жа вечар прыбраўся як след. А жарт у народзе прыхілі.

— Звычку да чысціні, парадку ўка-

лой школе, пераабсталяванай пад жыллё. У гэтых сем'ях ёсьць малыя дзяці, якія патрабуюць вялікіх клошатаў. А бліжэйшая калонка не працуе...

Стараста аўязвіла сапраудную вайну антысанітары і безгаспадарчасці. Яна пільна сочыць за тым, каб вуліцы быly чыстыя, падвор'і і прылягаючыя територыі абкочаны і г.д. У гэтай сувязі на-ват жарт па вёсцы ходзіць, які выляце з вуснаў Ірыны: "Будзеш есці салату з крапіві". Неяк ішла

раніць не так проста, — уздыхае стараста. — Таму, калі разам з дэпутатамі абходзім вуліцы і падвор'і, даводзіцца і прадлісанні выпісваць. А эта не ўсім падабаецца. Да нічога, церпім. Не дармана ў Бібліі сказана: гора вам, калі ўсе гаварыць пра вас добрае.

Дзернакоўская — чалавек набожны. Дзякуючы яе намаганням, створана праваслаўная абышчына. Доля яе духоўнай працы ёсьць і ў тым, што ў Крупіцы з'явіўся царкоўны прыход, хор вернікаў, адкрыта нядзельная царкоўная школа. У гэтай школе, якую наведваюць каля 70 хлопчыкаў і дзяўчынек, Ірына Зігмундаўна наставіцца разам з дзецьмі спектаклі, розныя сцэнкі, выступаючы ў ролі рэжысёра. А ў цяперашні час збірае сродкі на выраб і ўстаноўку Піяцейшчыні крыжа-абрэга.

...Калі пачалася падрыхтоўка да выбараў у мясцовыя Саветы, па заданню сельвыканкама Дзернакоўская пайшла, як гаворыця, людзі. Рассказала вяскоўцам адо даце і працэдуры выбараў, прапаноўвала вылучаць свае кандыдатуры ў дэпутаты.

— Вось цябе і вылучым, Зігмундаўна! Ты ж, як стараста, усе насы праблемы ведаеш. І, к дэпутацкую уладу атрымаешь, лягчэй іх будзе вырашыць.

Слова народу — закон! Прозвішча Дзернакоўской адным з першых з'явілася ў спісу кандыдатаў у дэпутаты Крупіцкага сельскага савета. Гэта — прыкмета безумоўнага да-веру ёй сельскіх жыхароў.

Іван СУРМАН.

Наша жыццё. — 2006. — 9 снежня